

проза

проза

Зыміцер Вішнёў



...словам
непатрэбныя людзі...

Салата для гурмана

Думкі пад маянэзам ветру

1.

Штодня я думаю, што варта ўзяцца за напісаньне раману. Штодня я коўзаюся вакол гэтае думкі і не распачынаю гэтую паважную справу. Страшна. Ці то баюся першых радкоў, ці то не хапае цьвярозых вобразаў...

2.

Мае гульні апроч пачэснай справы ствараюць вакол і чорную сістру....

3.

Я люблю купляць студзень, бо ён нагадвае мне засыпітаную галаву злодзея. Я кладу яго на та-

лерку і падношу да аксамітных вуснаў кахранай. Чырвоны рот агаляе белы тунэль. Праз яго рухаецца тунец.

Празрыстае мора студзеню трымаете кроплі крыві. Нібыта марская вада прыняла целы загінульых. Людзі падаюць на дно паволі. Гучаць стрэлы колыта. У руках нябожчыкаў заціснутыя крывыя блішчастыя шаблі. Луска лятае шайбамі.

4.

Дэпрэсія заканчваецца нечакана. Як быццам у люстэрку замест уласнага твару ўзынікае задаволеная пыса пінгвіна. Ён пазірае проста ў очы, і ты выцягваеш аднекуль альпінісцкую вяроўку, чапляеш яе на крук, нібыта съпецыяльна падрыхтаваны, і спрабуеш запаўзыці галавой у прыгожы дзіравы сачок. Дзякаваць Богу – не атрымліваецца. Нешта ў апошні момент спыняе. Можа, прыродны інстынкт самазахаваньня?

Дэпрэсія – стрэс. Соль на твары.

5.

Словам непатрэбныя людзі. Яны жывуць ужо асобна – у сваёй гукавай абалонцы. У іх ёсьць свае мары і свае расчараўаныні. Здаецца, і людзям непатрэбныя слова. Бо іх учынкі, часцей за ўсё, не стасујуцца з прамоўленым. І слова, і людзі могуць цудоўна існаваць паасобку. Так, да прыкладу, даволі часта гроши замяняюць слова.

Словы... ловіш галаву зьвера.

6.

Радзімкі на целе – гэта караблі Паўночнага лёдавага акіяну. Так-так. Но, да прыкладу, маё вока нарадзілася на прасторах тундры. Завея кідала лёдавыя іскры на мой крышталік, і ён ператвараўся ў паэтычны крышталь. Крышыўся прасаваны сънег. На беразе галька кастэтамі.

7.

У маіх тэкстах і цягніках шмат вагонаў. Я спрабую з іх выплавіць вялікі гонг. Але ў шпалернай кватэры ляжаць шпаламі нябожчыка ногі. Жоўта-сіняя аголеняя пальцы ўжо ня будуть насарогамі. Горы – гэта раса зямлі.

8.

Калі я кладуся спаць з паэткай, мае руکі ператвараюцца ў шчупальцы. Замест коўдры я карыстаюся небам. Зазвычай я засынаю толькі на палову гадзіны. У гэты прамежак часу мне здаецца, што я вялікі белы птах. Мае крылы сякуць паветра на лусты белага хлеба.

9.

Сёння над газавай плітою я апаліў рукі. Валаскі шыпелі і зынікалі назаўсёды. Паступова скора ператваралася ў чырвань атласу. Мне

непатрэбныя на руках хлебныя каласы! Рукі я астудзіў з-пад крану кока-колай. Потым да мяне падбег кок і крыкнуў: «Я люблю фокусы!».

Неба плакала барвовым соусам.

10.

Часта з крану, які знаходзіцца на кухні, крапае не вада, а нешта атрутнае. Я з задавальненнем зьбіраю вадкасць дзеля асабістых мэтаў. Бо ў маёй кватэры жыве мурын. Ён харчуецца выключна курарэ і дурнымі курыцамі. Зрэдчас ён грызе і самую клетку. Тады я паліваю яго з вогнетушыльніка пенай. Мурын курчыцца, чырванее, выцягвае з цела пазваночнік, махае ім і кане. Але з ягонага роту працягваюць выплываць чырвоныя чарвякі. Гудуць болкі над борам.

11.

Партфелі трэба губляць своечасова, каб ачысьціць сваё жыццё ад самых неабходных дакументаў! Прэч сантыменты! Паперы – не арэхі кедравыя! Народзяцца новыя кіламетры! Рыхтуй кеды!

12.

На маіх нагах растуць лямпачкі. Цытрынавыя і кавуновыя, мельхіёравыя і залатыя. Яны ўключаюцца па начах, калі я плаваю ў тваім ложку.

13.

гэтыя вусны – для таго, каб іх цалавалі

14.

Сёння ў ванным пакоі я адчуў твой пах. Пах съвежай бялізны. Пах лета. Праз два тыдні ў цябе вясельле. Усё. Ты будзеш саграваць не мяне.

15.

Добры дзень! Гэта – я. Кажуць – стр-а-а-ашны чалавек! Пішу вершы, карціны і займаюся перформансам. Ты пытаешся, што такое перформанс? Ёсьць у мастацтве гэткі таямнічы зъвер... паходзіць паводле таварышча Сіна ад словаў пярлоўка, форма і манія. Вось так... А стра-а-ашны я тым, што веру ў кахранье. Ды ня проста сяк-так. А напоўніцу. Прапагандую свабоду ва ўсіх яе вычварэнствах...

16.

у парабелум укладзенае маё слова

Менск, 2004.

